



ЗДАРОЎЕ.
ПРАКТЫЧНЫ
ПАДЫХОД



ЛАБАРАТОРЫЯ
У КАНТЭЙНЕРЫ



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

17 ЛІПЕНЯ 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 137 (29251)

9-24 стар.

**МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ**

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЯЛІКАГА І ДЗЕЛІКАГА МЯСЦОВАГА САВЕТА

ЦЫТАТА ДНЯ



Пётр КАЗАКЕВІЧ,
намеснік старшыні
Прэзідыума
Нацыянальнай акадэміі
наук:

«За апошнія 15-20 гадоў мы істотна павялічылі ўраджайнасць сельскагаспадарчых культур: збожжавых і зернебабовых — з 28 да 35 ц/га, бульбы — з 150 да 250 ц/га, буракоў — з 220 да 460 ц/га, ільновалакна — з 6 практычна да 10 ц/га. Гэтыя вынікі дасягнуты шмат у чым за кошт работы аграрнай навукі. Навуковае забеспячэнне неабходнае для развіцця сельскагаспадарчай галіны».



Вялікая вада Аляксандра Рыжова

Жыхар Жодзіна Аляксандр РЫЖОЎ у летнія дні прыходзіць на тэрыторыю спецыялізаванай дзіцяча-юнацкай школы алімпійскага рэзерву па веславанні на байдарках і каноэ, каб патрэніравацца — нетаропка спускаецца да вады, садзіцца ў сваю асабістую байдарку, вяслюе да сярэдзіны ракі. Менавіта ў гэтай школе ў свае падлеткавыя і юначыя гады Аляксандр далучаўся да спорту, а цяпер на базе ўстановы дзейнічае ветэранскі

клуб-каманда, які ствараўся пры яго ўдзеле. Сам Аляксандр уваходзіць у групу нашых параалімпійцаў па веславых відах спорту і ўвесь вольны час рыхтуецца да вялікіх і малых спаборніцтваў.

Пасля школы ён паступіў у ваеннае вучылішча, потым стаў афіцэрам. На вучэннях быў цяжка паранены, застаўся без нагі. Але спорт даў мужчыну веру ў сябе, запаліў агеньчык надзеі, у тым ліку і алімпійскай, зрабіў апты-

містычным і жыццярэдасным чалавекам. Цяпер Аляксандр — вядомая ў горадзе асоба: стварыў і ўзначальвае будаўнічую фірму, дапамагае сацыяльным праектам, на свае зберажэнні ўзвёў прыгожую капліцу-званіцу на месцы разбуранай у шасцідзясятых гады царквы. Упартасцю ды поспехамі ў спорце, жыццёвай стойкасцю Аляксандр стаў прыкладам для многіх жодзінскіх падлеткаў.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.



КОРАТКА

• У Гродне пашыраць выкарыстанне электратранспарту.

• Пасольства ва Узбекістане сумесна з «Белавія» арганізавала чартарныя рэйсы для вяртання беларусаў дадому.

• Беларускія валеябалісткі возьмуць удзел у маладзёжным ЧЕ-2020.

• Беларускія навукоўцы распрацоўваюць новыя сарты персікаў.

• Экспарт беларускіх тавараў ва Узбекістан за студзень—май павялічыўся да \$68,7 млн.

• З 12 жніўня мінчане могуць абмяняць чэкі «Маёмасць» на акцыі сталічных прадпрыемстваў.

• Ураджайнасць збожжавых, бульбы, буракоў і лёну ў Беларусі значна вырасла за апошнія 15-20 гадоў.

• Чэмпіянат свету па фехтаванні 2021 года ў Егіпце адменены.

• Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць у 14 раёнах Беларусі.

Надвор'е і клімат

АМАЛЬ САМАЕ ЦЁПЛАЕ ПАЎГОДДЗЕ,

пачынаючы з 1945 года

Як адзначыла намеснік начальніка Рэспубліканскага цэнтра гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды Святлана КУЗЬМІЧ, адной з актуальных праблем сусветнай эканомікі і міжнароднай палітыкі ў XXI стагоддзі з'яўляецца праблема змены клімату.

— Клімат мяняўся заўсёды, але пад уздзеяннем натуральных прычын. Асаблівасцю змены клімату ў цяперашні час з'яўляецца яго антрапагенны характар, — паведаміла яна.

У Беларусі змены клімату назіраюцца з 1989 года — з анамальна цёплага студзеня, і за гэтыя 30 гадоў тэмпература паветра павысілася на 1,3 градуса (прыблізна 0,4 градуса за 10 гадоў). Мінуты, 2019-ы быў самы цёплы за ўсю гісторыю нацыянальных метэааналізаў, і пачатак 2020-га ад яго не адрозніваўся — сярэднямесячная тэмпература студзеня і лютага была вышэйшая за кліматычную норму на пяць з лішнім градусаў. Сакавік і чэрвень таксама былі цёплыя, а вось красавік і май — халаднейшыя за кліматычную норму.

Суперхалодная канцоўка вясны і позняе лета

Але гэта выключэнне з правіл. Досыць халодны май, здавалася б, перакрэсліў прадказанні спецыялістаў аб чарговай хвалі цяпла — але не. Увогуле першае паўгоддзе бягучага года было вельмі цёплае.

СТАР. 4

Шануй сваё

ПЕХАТОЙ У КАЗКУ. МОЖНА І НА ВЕЛАСІПЕДЗЕ

Альтэрнатывай замежным падарожжам можа стаць экалагічны адпачынак

Колькі раз даводзілася бываць у Белавежскай пушчы, падлічыць вельмі складана. Часцей сюды прыводзілі журналісткія справы: пушчу наведваюць высокія ўрадавыя дэлегацыі і вясёлыя кампаніі міжнародных маладзёжных альбо спартыўных суполак. Прыязджалі ў нацпарк таксама сям'ёй з дзецьмі — але заўсёды гэта было ў складзе нейкіх арганізаваных груп. А вось каб невялікай камернай кампаніяй, такога і не згадаю.

СТАР. 3



puszcza.urest.org

ISSN 1990 - 763X

20137>



9 771990 763008